

**Сітуацыя**

Сёння за межамі нашай краіны знаходзяцца не толькі мастацкія, кніжныя, ювелірныя рарытэты, створаныя рукамі нашых продкаў, але і архітэктурныя помнікі. Адзін з іх размешчаны на Пскоўшчыне. А літаральна днімі ў рэдакцыю "К" прыйшоў ліст з Санкт-Пецярбурга ад навуковага супрацоўніка Дзяржаўнага Эрмітажа, якому неабыякавы лёс унікальна-га храма — узору беларускага драўлянага дойлідства.

Гіне помнік!

"Няхай фотаздымкі не ўводзяць у зман..."

"На поўдні Пскоўскай вобласці, у Невельскім раёне, гіне ўнікальны помнік беларускага драўлянага дойлідства XVIII — XIX стагоддзяў — царква ў гонар Пакрову Божай Маці ў вёсцы Стайкі. Гаворка ідзе пра апошнюю з дзясяткаў драўляных цэрквеў, што існавалі ў гэтай частцы былой Віцебскай губерні. Па заключэнні, якое дала доктар мастацтвазнаўства, вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Тамара Габрусь, "... Пакроўская царква ў Стайках з'яўляецца помнікам архітэктуры канца XVIII стагоддзя ў стылі барочнага класіцызму. Яна пабудавана як уніяцкая, але, відавочна, ужо пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і далучэння гэтага краю да Расійскай імперыі, хутчэй за ўсё, у 1780 — 1790-х гг. Па сваёй кампазіцыі царква адносіцца да распаўсюджанага ў Беларусі тыпу трохзрубных храмаў так званай базілічнай канцепцыі. Уваходны аб'ём уключае бабінец, свячную, хрысцільню, а наверсе — "хоры музычныя", нехарактэрныя для праваслаўных цэрквеў. Сіметрычныя восьмерыкі нагадваюць дзвюхвежавыя фасады касцёлаў. У дэкоры выкарыстаны спараваныя выцягнутыя пілястры, харектэрныя для позняга барока. Помнік — вельмі цікавы, адначасова тыповы і незвычайны". Сапраўды, у дакументах 1776 — 1822 гг. царква згадваецца як грэка-каталіцкая.

У калекцыі Невельскага музея захаваліся здымкі храма, зробленыя ў 1993 г. знаюцам пскоўскіх помнікаў Б. Скабельцыным. Але яны

не павінны ўводзіць у зман. Вось ужо некалькі гадоў як будынак стаіць без даху... Царква ў літаральнym сэнсе знаходзіцца на мяжы знікнення. Каб яе выратаваць, патрабуюцца неадкладныя кансервацийныя меры (хача б уладкаванне часовага даху), а затым і добра прадуманыя аднаўленчыя работы. Тым больш, кваліфікованыя архітэктары-рэстаўратары ў Расіі яшчэ маюцца. Але, на жаль, адсутнічае фінансаванне. З 1999 г. у Стайках існуе невялікая праваслаўная абшчына, але грошай на аднаўленне храма ў яе няма. Абыякава да лёсу храма ставіцца кірауніцтва Пскоўскай епархіі, тым больш, што ў вобласці стаяць у руінах дзясяткі сельскіх цэрквеў (праўда, цагляных, а не драўляных).

Нягледзячы на сур'ёзную зацікаўленасць Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Прадстаўніцтва Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы ў г. Мінску, надзея ўключыць помнік у адну з сумесных праграм Саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі не спраўдзілася: з той простай прычыны, што, паводле афіцыйнага адказу расійскага Міністэрства культуры, апошнія не можа выступіць у ролі заказчыка работ...

...Адзінае, на што застаецца разлічваць, — гэта дапамога валанцёраў і спонсараў, усіх, каму неабыякавы лёс беларускай культурнай і духоўнай спадчыны...

Аляксандр ГОРДЗІН,
навуковы супрацоўнік
Дзяржаўнага Эрмітажа
Санкт-Пецярбург
Расія"

Каментарый з нагоды

Што за будучыня чакае гэты ўнікальны ўзор беларускага драўлянага дойлідства? "К" вырашыла пацікавіцца, якія меркаванні на гэты конт маюць Міністэрства культуры нашай краіны і Прадстаўніцтва Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы ў Мінску.

Па словам Аксаны Сматрэнка, намесніка начальніка ўпраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры нашай краіны, ніякіх запытаў аб дапамозе альбо сумеснай працы на аб'екте пакуль не паступала. А, адпаведна, без іх казаць пра канкрэтныя заходы па выратаванні аб'екта не даводзіцца.

Як адзначыў кіраунік Прадстаўніцтва Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы Міхайл Орда, для Саюзнай дзяржавы вельмі важна захаваць гэты ўнікальны помнік. Літаральна два тыдні таму было падпісаны і накіравана губернатару Пскоўскай вобласці Андрэю Турчаку адпаведнае хадайніцтва. Па словам Міхайлі Орды, з-за таго, што помнік архітэктуры знаходзіцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, то і ініцыятарам яго рэстаўрацыі павінен выступіць расійскі бок. Мінскае Прадстаўніцтва Пастаяннага Камітэта, як завершыў яго кіраунік, у сваю чаргу, гатова аказаць пасільную падтрымку праекту.

Распытваў Кастусь АНТАНОВІЧ